

ВАНДРОЎКА

ПА ЭНЕРГЕТЫЧНЫМ АЎТАБАНА

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

— З 2014-га да 2018 года падчас рэалізацыі гэтага праекта, які складаўся з 23 пусковых комплексаў агульным коштам 340 мільёнаў долараў, было збудавана больш за 1000 кіламетраў ліній напружаннем 330 тысяч вольт, — расказаў **Аляксандр МАЛЬКОЎ, начальнік інфармацыйна-аналітычнага аддзела**. — А КРУЭ атамнай станцыі — гэта своеасаблівы лагістычны цэнтр, з якога выпрацаваная энергія будзе па размеркавальных устатках паступаць у энергасістэму.

КРУЭ — гэта своеасаблівы «нулявы электракіламетр». Праект выданы магутнасці АЭС параўноўваюць з энергетычным аўтабанам, па якім вось-вось памчыцца электрычнасць.

На першым энергаблоку станцыі поўным ходам ідуць будаўніча-монтажныя работы і праводзіцца добраўпарадкаванне. У канцы красавіка тут павінны скончыць зборку рэактара. На другім — манціруюцца абсталяванне. У найбліжэйшых планах на першым энергаблоку гідравыпрабаванні і халодная абкатка з далейшай праваркай абсталявання. Пасля ў рэактар загрузыць паліва і падключыць энергаблок у сетку, паведаміў **Міхаіл МІХАДЗЮК, намеснік міністра энергетыкі**:

— Запуск такога механізма, як атамная станцыя, з дакладнасцю работы швейцарскага гадзінніка патрабуе вялікіх кампетэнцый і ведаў, цягне за сабой з'яўленне многіх рабочых пытанняў, якія ўносяць карэктывы ў нашы планы. Завоз паліва — не самамэта, аднак гэта ўжо зусім іншы рэжым працы. Нам дастаткова завесці яго за месяц да выхаду на фініш. Тым больш што паліва ўжо гатовае.

Стрыжні кіравання і абароны

Калі нешта не можа здарыцца, рыхтуйся да гэтага акурат цяпер, кажуць атамшчыкі, апісваючы сістэму абароны аб'екта. Ядзерныя рэактары знаходзяцца ў спецыяльным будынку або ў гермаабалонцы. Збудаванне вышыняй 70,2 метра і дыяметрам 44 метры мае двайную ахоўную абалонку. Дадатковае ўзмацненне надае сістэма перадапружвання бетону, якая дазваляе будынку захоўваць герметычнасць нават пры ўнутраным ціску пяць атмасфер. Нават калі здарыцца неверагоднае, і ў выніку аварыі днішча рэактара расплавіцца, радыеактыўныя рэчывы трапяць не ў наваколле, а ў спецыяльнае прыстасаванне, якое знаходзіцца пад рэактарамі, — лавушку расплаву, запэўніваюць спецыялісты.

Ядзернае паліва — гэта канструкцыя з тоненькіх трубац — цеплавыдзяляльных элементаў, якія зроблены са сплаву цырконію. Унутры трубац — уранавыя паліўныя таблеткі вагой 5 грамаў, кожная з якіх замяняе 350 літраў нафты па сваёй цеплаёмкасці.



Праца на АЭС кіпці.

ці. У адной цеплавыдзялячай зборцы (ЦВЗ) або касеце такіх таблеток больш за 18 мільёнаў.

— Мы будзем купляць не ўран, а паліва ў выглядзе цеплавыдзяляючых зборак. Для кожнага рэактара патрэбны 163 ЦВЗ, — паказаў макет канструкцыі **Эдуард СВІРЫД, начальнік аддзела інфармацыі і грамадскіх сувязяў Беларускай АЭС**. — Касета са свежым ядзерным палівам бяспечная для чалавека, бо ўсе небяспечныя рэчывы пачынаюць выпраменьвацца толькі пасля таго, як становяцца актыўнымі ў рэактары. Унутры касеты знаходзяцца стрыжні кіравання і абароны. Пакуль

ка Вілія. Як выглядае водазабор глыбінай восем метраў, нам таксама паказалі і запэўнілі, што дамбу на рацэ не будавалі. Так што гэта ніяк не замінае жыццю асятра і ласоса, якія пльывуць сюды на нераст з Балтыкі.

— Вада ідзе ў водазаборны коўш, дзе знаходзяцца водазаборныя сеткі, якія не даюць смеццю і рыбе трапіць у насосную станцыю. Па трох вадаводах дыяметрам 1000 міліметраў вада ідзе на насосную станцыю першага пад'ёму. Тут вада праходзіць першую ачыстку. Далей насосамі яна каскадна падаецца на станцыю другога пад'ёму. Пасля такім жа каскадным чынам ідзе непасрэдна на станцыю, — расказаў **Сяргей КАХАЕЎ, начальнік цэха забяспечальных сістэм**.

Пакуль усё гэта ў тэорыі, на станцыі вядуцца пуская-наладчыныя работы. Дарэчы, пад падлогай машынай залы насоснай станцыі першага пад'ёму, дзе адбываецца тэрмічная ачыстка вады, якую падмаюць з ракі, — 22 метры глыбіні, што ўражвае.

— На думку вучоных, страты вады будуць на ўзроўні 2,2 працэнта, а ў самы спякотлівы і малаводны год — не больш за 6 працэнтаў. Так што адмоўнага ўздзеяння на раку не здарыцца, — запэўніў **Ігар КІРЭЎ, начальнік аддзела аховы навакольнага асяроддзя АЭС**.

Каб убачыць увесь ланцужок шляху вады, наведалі і станцыю другога пад'ёму. Тут тую частку вады, якая пасля ачышчэння вяртаецца з атамнай станцыі ў раку і мае тэмпературу, большую за прыродную, даахалоджваюць у пырскальняк басейне. Гэта падземная канструкцыя даўжыняй 170, шырынёй 31 і глыбіняй тры метры. Цёплая вада распырскваецца на фантанах і аддае цяпло ў атмасферу. Калі тэмпература становіцца меншай, чым сярэдняя па Віліі, вада самацёкам адпраўляецца ў раку, растлумачылі спецыялісты. Дарэчы, вада, якая цыркулюе ў ядзерным рэактары, у раку не трапляе.

Наступны аб'ект воднага падарожжа — будынак водападрыхтоўкі № 1. Тут у хімічным цэху ваду рыхтуюць для падачы на энергаблок.

— Неабходнасць падачы хімічна абяслоленай вады абумоўлена бяспечай. Хімічна ачышчанае, яна мінімізуе адкладанні, якія могуць з'явіцца на сценах абсталявання і трубаправаў энергаблоку, — расказаў **Яўген ЛЕСНІЧЭНКА, намеснік начальніка хімічнага цэха**.

А Міхаіл Міхадзюк заўважыў: — Наша задача — знайсці разумны баланс у тарыфах, які б забяспечыў і развіццё галіны, і канкурэнтаздольнасць эканомікі. Каб узровень тарыфаў адпавядаў плацежаздольнасці насельніцтва.

**Ірына СІДАРОК,
Фота Андрэя САЗОНАВА.**



Цеплавыдзялячая зборка з ядзерным палівам.

яны ўнутры зборак, стрыжні паглынаюць усе нейтроны і дзялення ўрану не адбываецца. Калі стрыжні падняць угору, нейтроны запускаць ядзерную рэакцыю і паліва разагрэецца да 1200 градусаў. Каб спыніць рэакцыю, стрыжні трэба перавесці ўнутр ЦВЗ. У падвешаным стане яны ўтрымліваюцца з дапамогай электрамагнітаў, і нават калі не будзе электраэнергіі, стрыжні пад уздзеяннем уласнай вагі апусцяцца ўніз і рэакцыя затухне, энергаблок спыніцца.

Як гэта працуе, паказалі на спецыяльнай камп'ютарнай праграме.

Вілейскі ласось і пырскальняк басейн

Для патрэб АЭС неабходна 12 000 кубаметраў вады, якую дае станцыя ра-



«Сэрца» АЭС — цэнтральны шчыт кіравання.

ОАО «КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА «СЛОДЫЧ»
осуществляет реализацию следующей техники:

- ✓ **ТРАКТОР МТЗ 82.1**, 1992 года выпуска, по цене 9 600,00 руб. без учета НДС.
- ✓ **АВТОМОБИЛЬ MAZDA 6**, 2004 года выпуска, по цене 6 760,00 руб. без учета НДС.

Телефоны для справок:
8 (017) 398 97 37; + 375 29 355 20 67; + 375 29 121 0 441.

Место расположения объектов:
г. Минск, ул. Радиальная, 54/2. УНП 100129695

Антикризисный управляющий ЗАО «РосЕвроГрупп» — ИП Залуцкая Анна Леонидовна (организатор торгов) извещает о проведении 10.05.2019 г. в 10.00 по адресу: г. Минск, ул. Кропоткина, 93А, оф. 404, открытых торгов по продаже дебиторской задолженности ЗАО «РосЕвроГрупп»: ООО «Древконтракт» (размер задолженности — 5840,67 BYN) — первоначальная цена 5840,67 BYN; ООО «МАГНУС групп» (размер задолженности — 969971,61 BYN) — первоначальная цена 969971,61 BYN; ООО «Мега-СервисГидро-ойл» (размер задолженности — 1602,50 BYN) — первоначальная цена 1602,50 BYN; СМГ-667 ОАО «Трест Белтрансстрой» (размер задолженности — 200,70 BYN) — первоначальная цена 200,70 BYN; ООО «ЭльвираПроектИнвест» (размер задолженности — 2272,95 BYN) — первоначальная цена 2272,95 BYN; ООО «Эль-Град» (размер задолженности — 3200,00 BYN) — первоначальная цена 3200,00 BYN.

Шаг аукциона — 5 % от цены лота. Задаток для участия в аукционе — 5 % от цены лота. Прием заявлений на участие в торгах осуществляется по почтовому адресу: 220123, г. Минск, а/я 86, с даты настоящей публикации по 04.05.2019 г. Оплата задатка производится с даты настоящей публикации до 04.05.2019 г. вкл. на р/с ЗАО «РосЕвроГрупп» р/с BY02 ALFA30122602100060270000 в белорусских рублях ЗАО «Альфа-Банк», код ALFABY2X, УНП 191586390.

Победителем признается участник торгов, предложивший наиболее высокую цену. Заключение договора купли-продажи осуществляется в течение 10 дней со дня проведения торгов. Победитель торгов в течение 5 банковских дней со дня заключения договора купли-продажи оплачивает цену за минусом внесенного задатка. Участником, не признанным победителем, задаток возвращается в безналичной форме в течение 5 банковских дней с момента утверждения протокола об итогах торгов. Уведомление участников об итогах торгов в день торгов, публично. Возмещение затрат на организацию и проведение торгов осуществляется участником, выигравшим торги. Участие в торгах и результаты торгов оформляются итоговым протоколом в день их проведения. В случае признания торгов несостоявшимися в связи с подачей заявления на участие в них только одним участником, предмет торгов может быть реализован этому участнику по начальной цене, увеличенной на 5 процентов. Организатор может отказаться от проведения торгов не позднее чем за один день до их проведения.



О выплате дивидендов акционерам ОАО «БНБ-Банк»

В ходе проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «БНБ-Банк», состоявшегося 29 марта 2019 года, было принято решение распределить между акционерами в виде дивидендов часть нераспределенной прибыли банка за 2018 год 1 107 515,84 (один миллион сто семь тысяч пятьсот пятнадцать рублей 84 копейки) белорусских рублей и объявить дивиденды в размере 0,00040 (сорок стотысячных) белорусского рубля на одну акцию.

Согласно решению указанного Общего собрания акционеров ОАО «БНБ-Банк» предусмотрен следующий порядок и процедура выплаты дивидендов:

- дата начала выплаты дивидендов — 9 апреля 2019 года;
- акционерам, являющимся нерезидентами Республики Беларусь, причитающиеся им дивиденды выплатить в долларах США по курсу Национального банка Республики Беларусь на дату принятия настоящего решения;
- акционерам, являющимся резидентами Республики Беларусь, причитающиеся им дивиденды выплатить в белорусских рублях;
- акционерам — физическим лицам выплату дивидендов осуществлять через кассу БНБ-Банка при их личном обращении;
- акционерам — юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям выплату дивидендов осуществлять в безналичном порядке, путем перечисления денежных средств на текущие (расчетные) счета на основании их соответствующих письменных обращений;
- расходы по банковским переводам дивидендов осуществить за счет БНБ-Банка.

В случае если в результате расчета сумм дивидендов, причитающихся к выплате конкретному акционеру образуется остаток в виде дробной части копейки, такая дробная часть округляется в большую сторону, до одной копейки.

По возникновению вопроса вы можете проконсультироваться по телефону Контакт-центра (17/33/29) 309 7 309 и 7 309 для абонентов velcom, Life:) и МТС, или направив свой вопрос по электронной почте customer@bnb.by.

Лицензия на осуществление банковской деятельности, выданная Национальным банком Республики Беларусь, №10 от 7 июня 2013 г. УНП 100513485.

Проведение первых торгов по продаже имущества ОДО «КАФЕ ЭКСПРЕСС»

№ лота	Наименование лота	Начальная цена, бел. руб.	Сумма задатка 5 %, бел. руб.	Шаг торгов 5 %, бел. руб.
1	Пароковектомат Rational CPC	7 745,67	387,28	387,28

Местонахождение лотов: г. Минск, ул. Антоновская, д. 2. Торги в форме открытого аукциона будут проведены по адресу: г. Минск, ул. Антоновская, д. 2, каб. 18. начало — 10 мая 2019 г. в 10.00.

Заявление на участие в торгах и необходимые в соответствии с законом документы, должны быть поданы с 09.00. 04.04.2019 по 18.00. 06.05.2019 по адресу организатора торгов.

Задаток на участие по лоту составляет 5 % от его начальной цены и должен быть перечислен по 06.05.2019 на расчетный счет продавца — ОДО «КАФЕ ЭКСПРЕСС», 220007, г. Минск, ул. Московская, д. 9, 1-й этаж IBAN: BY98BLBB30120100035591001001 в ОАО «Белинвестбанк», код BLBBVY2X, УНП 100035591, назначение платежа: задаток по лоту (наименование лота и его номер) для участия в торгах 10.05.2019. Организатор торгов: ООО «БизнесУэй», г. Минск, ул. Антоновская, д. 2, ком. 18, тел. +375 (29) 165-33-65. Продавец: ОДО «КАФЕ ЭКСПРЕСС». Ознакомиться с лотом можно в будние дни с 09.00 до 17.00 по месту нахождения лота, предварительно согласовав время прибытия. Цена без НДС. В случае признания торгов несостоявшимися по причине участия одного претендента лот может быть продан ему с его согласия по цене, увеличенной на 5 % от начальной цены. Победителем торгов (претендентом на покупку) возмещаются затраты на организацию и проведение торгов в размере 300 бел. руб. 64 коп. Срок подписания договора купли-продажи по 20.05.2019. Правила и порядок проведения торгов, оформление участия в открытых торгах указаны на сайте Единого государственного реестра сведений о банкротстве www.bankrot.gov.by в разделе «Должник — ОДО «КАФЕ ЭКСПРЕСС» — имущество — реализация».